



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Што кажа Біблія пра стрыманасць (уменнасць)? — Жыццё паводле веры · Пісанні KJV з нумарамі Стронга

ЖЫЦЬ ГЭТЫМ · ХАДА З БОГАМ — ПАЎЗЦІ, ІСЦІ, БЕГЧЫ, СКОНЧЫЦЬ

Устрыманасць — Асноватворнае біблейскае вучэнне

ПАЧАТКОВАЕ СЛОВА

Устрыманасць — гэта хада, перш чым яна становіцца чымсьці іншым. Дзіця не кіруе сабою за адзін дзень: спачатку яно поўзае, і яго носяць, і кормяць малаком; потым яго адлучаюць, і яно сцішваецца, як дзіця, адлучанае ад маці сваёй; потым яно ходзіць, і вучыцца адваргаць ліхое і выбіраць добрае; потым яно бяжыць — і кожны, хто змагаецца за ўзнагароду, устрыманы ва ўсім. Грэчаскае слова — *egkrateia* (G1466, устрыманасць) — сіла ўнутры, кіраванне чалавека самім сабою; і ў яго ёсць спарадкаваны, *egkrateuomai* (G1467, быць устрыманым), гэта тая самая сіла, ужытая ў справе на бягу. Гебрайская мова ставіць гэта ў адным слове, *mashal* (H4910, кіраваць) — той, хто кіруе сваім духам, лепшы за таго, хто бярэ горад; а там, дзе такога кіравання не хапае, *matsar* (H4623, кіраванне), чалавек — горад разбураны, без сцен. Гэтае даследаванне праводзіць устрыманасць праз увесь шлях чалавека: як ён знаходзіць яе, калі можа толькі поўзаць; як ён ходзіць у ёй дзень за днём, калі ўжо мае яе; як ён бяжыць з ёю і аддае сябе, як воін; і як ён перасякае рысу ў канцы, дзе вянок ніколі не тлее, і дзе свет мінае, і жаданні яго з ім, але той, хто творыць волю Божую, застаецца навеки. Даследуйце гэта.

ТРЫ ПЫТАННІ, НА ЯКІЯ АДКАЗВАЕ ГЭТА ДАСЛЕДАВАННЕ:

1. Дзе можна знайсці ўстрыманасць, і як чалавек упершыню прыходзіць да яе?
2. Што чалавек павінен рабіць з устрыманнем, калі яно ў яго ёсць, і як яно ажыццяўляецца дзень за днём?
3. Як заканчваецца бег — якая карона захоўваецца, і хто застаецца навечна, калі свет мінае?

ГРЭЧАСКІЯ КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ

“уздержлівасць” — **G1466 egkrateia** — стрымнасць, уздержлівасць, умеранасць
плод духа ёсць уздержлівасць

“Устрыманы” — **G1467 egkrateuomai** — стрымліваць сябе, гартаваць сябе, быць устрыманым
кожны, хто змагаецца за перамогу, устрымліваецца ад усяго

“павялічаны” — **G4298 prokopto** — узрастаць, рухацца наперад, узмацняцца
Ісус узрастаў у мудрасці і ва ўзросце

“Лішак” — **G810 asotia** — Раскоша, распуста
не будзьце п'яныя ад віна, у якім распуста

“Устрыманы” — **G1468 egkrates** — стрыманы, моцны ўнутры
тэрэзвы, справядлівы, святы, устрыманы

“трымаць пад” — **G5299 hupopiazō** — Трымаць пад уладай, утаймоўваць
Я ўтаймоўваю сваё цела

“Падпарадкаваць” — **G1396 doulagogeo** — Падпарадкаваць
прыводзіць яго ў паслушэнства

“Прагнуць першынства” — **G118 athleo** — імкнуцца, змагацца
калі хто змагаецца на гульбішчах

“зброя” — **G3696 hoplon** — зброя, даспехі, прылада
зброя ваяўніцтва нашага не плоцкая

“вага” — **G3591 ogkos** — вага, цяжар
адкінем усялякі цяжар

“заставацца” — **G3306 meno** — заставацца, знаходзіцца, вытрымліваць
той, хто выконвае волю Божую, застаецца навек

“Цалкам” — **G3651 holoteles** — поўнасцю, цалкам да канца
хай Сам жа Бог супакою асвятціць вас цалкам

(Мае асабістыя думкі — заўважце, як пабудавана гэтае слова. Паводле Стронга, egkrateia (G1466, устрыманасць) грунтуецца на двух словах — G1722, у, і G2904, kratos, сіла, улада — сіла ЎНУТРЫ: улада чалавека над самім сабой. А egkrateuomai (G1467, быць устрыманым) — гэта тая ж самая сіла, пушчаная ў дзеянне — не тое, што чалавек проста мае, а тое, што чалавек робіць у бегу. Плод і бег яго — гэта адно слова ў дзвюх формах.)

ЯЎРЭЙСКІЯ КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ

“Валадарыць” — **H4910 mashal** — панаваць, валадарыць, царстваваць
хто валодае сваім духам, лепшы за таго, хто бярэ горад

“правіла” — **H4623 matsar** — стрыманасць, правіла, кантроль
хто не мае ўлады над сваім духам

“сховаў” — **H6845 tsaphan** — сховаць, схаваць, трымаць у сакрэце
Я схаваў слова Тваё ў сэрцы маім

“Адлучаны ад грудзей” — **H1580 gamal** — гадаваць, спатрэбіцца, абыходзіцца шчадротна
тыя, што адлучаны ад малака

“Дастаткова” — **H1767 day** — дастаткова, дасведчана
з'ешце столькі, колькі вам дастаткова

“вырашыў” — **H7760 suwm** — Пакласці, паставіць, прызначыць, намерыцца
Данііл вырашыў у сэрцы сваім

(Мае асабістыя думкі — машаль (H4910, кіраваць) — гэта самае слова, якое азначае кіраваць: тое ж самае слова сустракаецца ў: Паставіў яго ўладарам над справамі рук Тваіх (Псальма 8:6); і Бог сказаў гэта Каіну пра грэх ля дзвярэй — жаданне яго да цябе, але ты павінен ПАНАВАЦЬ над ім (Быццё 4:7). Правіла, якое Бог усталяваў

напачатку, Ён усталёўвае перш за ўсё над уласным духам чалавека. А мацар (H4623, стрыманасць) азначае стрыманасць — там, дзе яе няма, прытча гаворыць, чалавек падобны да горада разбуранага і без сцен.)

I. ПАЎЗАННЕ — ЯК ГЭТА ЗНАЙСЦІ

(Мае асабістыя думкі — кожная хада пачынаецца з нізкага, і гэтая таксама. Стрыманасць не ёсць спярша дзея твоей уласнай рукі; яна — ПЛОД — а плод не вырабляецца, ён вырастае. Ён расце на вінаграднай галіне, і галіна гэтая — Асоба. І дзіця знаходзіць яго там, дзе знаходзіць усю сваю ежу: у слове, як малако; шукай яго там, як срэбра, і шукай яго, як схаваны скарб. Пачынай з нізкага, пачынай ад грудзей слова, і пачынай.)

A. ГАЛЯТАЎ 5:22-23 Плод жа Духа — любоў, радасць, супакой, доўгацярплівасць, ласкавасць, добрасць, вера **[G1466 egkrateia ■]** (23) ціхасць, стрыманасць. Супраць гэтакіх няма Закону.
ПЛОД ДУХА → ЛАГОДНАСЦЬ, УМЕРАНАСЦЬ + НА ТАКІХ НЯМА ЗАКОНУ.

В. ЯНА 15:4 Заставайцеся ў-ва Мне, і Я ў вас. Як галіна ня можа даваць плоду сама сабою, калі ня будзе на лазе, так і вы, калі не застанецеся ў-ва Мне. **[G3306 meno ■]**

ЯК ГАЛІНА НЯ МОЖА ДАВАЦЬ ПЛОДУ САМА САБОЮ, КАЛІ НЯ БУДЗЕ НА ЛАЗЕ → ТАК І ВЫ, КАЛІ НЕ ЗАСТАНЕЦЕСЯ Ў-ВА МНЕ.

С. ЯНА 15:5 Я — вінаградная лаза, вы — галіны; хто застаецца ў-ва Мне, і Я ў ім, той прыносіць мноства пладоў, бо без Мяне вы ня можаце рабіць нічога. **[G2590 karpos ■]**

ХТО ЗАСТАЕЦЦА Ў-ВА МНЕ + І Я Ў ІМ → ТОЙ ПРЫНОСІЦЬ МНОСТВА ПЛАДОЎ + БО БЕЗ МЯНЕ ВЫ НЯ МОЖАЦЕ РАБІЦЬ НІЧОГА.

(Мае асабістыя думкі — вось дзе знаходзіцца ўстрыманасць. Гэта напісана сярод плёну Духа, а плод расце толькі на галіне, якая застаецца ў вінаграднай лазе. Адсячы галіну — і плёну не будзе; бо без Мяне, кажэ Ён, вы нічога не можаце зрабіць. Каб знайсці ўстрыманасць, заставайся ў ІМ — сіла ўнутры — гэта Яго сіла, якая жыве ў табе.)

D. 2 ПЯТРА 1:3 Як Боская моц Ягоная падаравала нам усё дзеля жыцця і пабожнасці, праз пазнаньне Таго, Хто паклікаў нас славаю і цнотаю **[G1922 epignosis ■]** **[G1411 dunamis ■]**
ЯК БОСКАЯ МОЦ ЯГОНАЯ ПАДАРАВАЛА НАМ УСЁ ДЗЕЛЯ ЖЫЦЦЯ І ПАБОЖНАСЦІ.

E. ПРЫПОВЕСЫЦІ 2:4-5 калі шукаць яе будзеш як срэбра, і прагнуць яе будзеш як багацця **[H2664 chaphas ■]** (5) тады зразумееш страх перад ГОСПАДАМ і знойдзеш пазнаньне Бога.
ШУКАЦЬ ЯЕ ЯК СРЭБРА + ШУКАЦЬ ЯК СХАВАНЫХ СКАРБАЎ → ТАДЫ ЗНОЙДЗЕШ ПАЗНАНЬНЕ БОГА.

F. ЯНА 5:39 Дасьледуйце Пісаньні, бо вы думаеце праз іх мець жыццё вечнае, і яны сьведчаць пра Мяне. **[G2045 ereunao ■]**

ДАСЬЛЕДУЙЦЕ ПІСАНЬНІ → І ЯНЫ СЬВЕДЧАЦЬ ПРА МЯНЕ.

G. ПСАЛЬМЫ 119:9 Якім чынам юнак захавает чыстасці сьцежку сваю? [Калі] будзе захоўваць [яе] паводле слова Твайго. **[H1697 dabar ■]**

ЯКІМ ЧЫНАМ ЮНАК ЗАХАВАЕ Ў ЧЫСТАСЦІ СЬЦЕЖКУ СВАЮ? → КАЛІ БУДЗЕ ЗАХОЎВАЦЬ [ЯЕ] ПАВОДЛЕ СЛОВА ТВАЙГО.

H. ПСАЛЬМЫ 119:11 У сэрцы маім я хаваю слова Тваё, каб не зграшыць супраць Цябе. **[H6845 tsaphan ■]**

У СЭРЦЫ МАІМ Я ХАВАЮ СЛОВА ТВАЁ → КАБ НЕ ЗГРАШЫЦЬ СУПРАЦЬ ЦЯБЕ.

(Мае асабістыя думкі — заўважце, дзе пачынаецца правіла для юнака: пільнуючыся паводле Твайго СЛОВА, і словам, схаваным у сэрцы. tsaphan (H6845, хаваць) азначае складаць, як скарб. Чалавек, які не хацеў бы грашыць, складае слова ўнутры сябе, там, дзе ўзнікае жаданне, — скарб пастаўлены якраз каля тых дзвярэй, у якія стукае вораг.)

I. 1 ПЯТРА 2:2 як нованароджаныя немаўляты, жадайце чыстага слоўнага малака, каб ад яго вы расьлі **[G837 auxano ■]** **[G1051 gala ■]**

ЯК НОВАНАРОДЖАНЫЯ НЕМАЎЛЯТЫ + ЗАЖАДАЙЦЕ ЧЫСТАГА СЛОЎНАГА МАЛАКА → КАБ АД ЯГО ВЫ РАСЬЛІ.

J. ПСАЛЬМЫ 131:2 але я ўсьцішаў і супакойваў душу маю, як дзіця, што аднятае ад маці сваёй. Як дзіця, аднятае [ад маці], душа мая ў-ва мне. **[H1826 damam ■]**

Я ЗАСПАКОЙ І ЎЦІХАМІРЫЎ ДУШУ МАЮ → ЯК ДЗІЦЯ АДНЯТАЕ АД МАЦІ.

К. ІСАЯ 28:9-10 Каго такі будзе вучыць веданьню? І каму будзе тлумачыць вучэньне? Дзецям, аднятым ад малака? Немаўлятам, аднятым ад грудзей? **[H1580 gamal ■]** (10) Бо прыказаньне за прыказаньнем, прыказаньне за прыказаньнем, правіла за правілам, там крыху і там крыху.

ТЫМ, ХТО АДЛУЧАНЫ АД МАЛАКА → ЗАПВЕДЗЬ НА ЗАПВЕДЗЬ + ПРАВІЛА НА ПРАВІЛА + ТУТ КРЫХУ, І ТАМ КРЫХУ.

(Мае асабістыя думкі — каго Ён навучыць? тых, хто адлучаны ад грудзей. гамаль (H1580, адлучаны ад грудзей) — гэта дзіця, узятая ад грудзей і які вырас, пакінуўшы яе; і псалмаспявальнік робіць гэта самым вобразам уціхамыранай душы — я ўцішыў і ўтаймаваў душу маю, як дзіця, адлучанае ад маці сваёй. Першая ўзважанасць, якой навучаецца чалавек, — гэта адлучэнне: душа, уціхамыраная ад сваё прагі, і навучаная запаведзі за запаведдзю, правілу за правілам, крыху тут, крыху там.)

L. ЛУКІ 2:52 І Ісус узрастаў у мудрасьці, і ва ўзросьце, і ў ласцы ў Бога і людзей.

[G4298 prokopto ■]

І ІСУС УЗРАСТАЎ У МУДРАСЬЦІ, І ВА ЎЗРОСЬЦЕ + І Ў ЛАСЦЫ Ў БОГА І ЛЮДЗЕЙ.

(Мае асабістыя думкі — і калі вы думаеце, што паўзці ніжэй вашай годнасці, сам Сын УЗРАСТАЎ — prokopto (G4298, узрастаць), рухацца наперад. Ён рос, і вы таксама будзеце расці. Ніхто не народжаны ў гэтым цалкам выраслым; жадайце малака, і растуце празь яго. Цяпер, калі вы стаіце, навучыцеся хадзіць.)

II. ХАДЖЕННЕ — ШТО РАБІЦЬ З ГЭТЫМ, КАЛІ ТЫ МАЕШ ЯГО

(Мае асабістыя думкі — дзіця ўжо стаіць на нагах; цяпер настае час штодзённай хады. Знойдзеная стрыманасць павінна стаць стрыманасцю, ЯКОЮ ХОДЗЯЦЬ, і першае правіла гэтай хады такое: Хадзіце ў Духу, і вы НЕ БУДЗЕЦЕ выконваць пажаданні плоці. Спосаб авалодаць плоцю — не ў тым, каб стаяць на месцы і змагацца з ёю; ён у тым, каб ХАДЗІЦЬ — у Духу, пры дзённым святле, сумленна, цвяроза — і заўважыць у гэтых сведчаннях, ад чаго хада адмаўляецца, і што яна на сябе апранае.)

A. ГАЛЯТАЎ 5:16 А я кажу: хадзіце [паводле] духа і пажаданьняў цела ня будзеце спаўняць.

[G1939 epithumia ■] [G4043 peripateo ■]

ХАДЗІЦЕ ПА ДУХУ → І НЕ БУДЗЕЦЕ ВЫКАНОЎВАЦЬ ПОХАЦІ ПЛОЦІ.

B. РЫМЛЯНАЎ 13:13 Як удзень, будзем хадзіць прыстойна, не ў гулянках і п'янстве, не ў юрлівасьці і бессаромнасьці, ня ў сварцы і зайздрасьці **[G4043 peripateo ■]**

ЯК УДЗЕНЬ, БУДЗЕМ ХАДЗІЦЬ ПРЫСТОЙНА + НЕ Ў ГУЛЯНКАХ І П'ЯНСТВЕ.

C. РЫМЛЯНАЎ 13:14 але апраніцеся ў Госпада Ісуса Хрыста і не дагаджайце целу ў пажаданьнях.

[G4307 pronōia ■]

АБЛЕЦЕСЯ Ў ГОСПАДА ІСУСА ХРЫСТА + НЕ ДАВАЙЦЕ ПАТУРАННЯ ПЛОЦІ.

D. ЭФЭСКАЎ 5:18 І не ўпівайцеся віном, бо ў ім распуста, але напаўняйцеся Духам **[G810 asotia ■]**

І НЕ ЎПІВАЙЦЕСЯ ВІНОМ, БО Ў ІМ РАСПУСТА → АЛЕ НАПАЎНЯЙЦЕСЯ ДУХАМ.

(Мае асабістыя думкі — Пісанне ставіць два напаўненні адно супраць аднаго: віно, якое вядзе да раскошы — асоція (G810, раскоша), жыццё, растрачанае і выкінутае марна — і Дух. Чалавек — гэта пасудзіна; пытанне толькі ў тым, чым ён напаўняецца. Напаўняйцеся Духам, і для раскошы не застаецца месца.)

E. ЦІТА 2:11-12 Бо з'явілася ласка Божая, што дае збаўленьне для ўсіх людзей

[G4996 sophronos ■] (12) якая навучае нас, каб, адрокшыся ад бязбожнасьці і пажадлівасьцяў

сьвету, цвяроза, праведна і пабожна жылі мы ў цяперашнім веку

БЛАГАДАЦЬ БОЖАЯ, НАВУЧАЮЧА НАС → АДРЫНАЦЬ НЯЧЭСЦІВАСЦЬ І СВЕЦКІЯ ПОХАЦІ + ЖЫЦЬ ЦВЯРОЗА, ПРАВЕДНА І БЛАГАЧЭСЦІВА.

F. 2 ПЯТРА 1:5-6 дык вы, прыкладаючы да гэтага ўсякую дбайнасьць, зьявіце ў веры вашай цноту, а ў цноце — разуменьне **[G1466 egkrateia ■]** (6) а ў разуменьні — стрыманасьць, а ў стрыманасьці — цяропліваць, а ў цяроплівацьці — пабожнасьць

ПРАЯЎЛЯЮЧЫ ЎСЯЯКАЕ СТАРАННЕ → ДАДАЙЦЕ ДА ВЕДАННЯ УСТРЫМАННЕ + ДА УСТРЫМАННЯ ЦЯРПЛІВАСЦЬ.

(Мае асабістыя думкі — заўважце гэтую лесвіцу: устрыманасць ДАДАЕЦЦА — з усёй дбайнасьцю — да ведання, а цяропліваць будзеца на ўстрыманасці. Тое, што ты знайшоў як плод, ты цяпер павінен дадаць як прыступку; хада ўзыходзіць, пакуль працягваецца.)

Г. ЦІТА 2:2 каб старыя былі пільныя, сумленныя, цвярозыя, здаровыя ў веры, любові, цяроплівасьці; **[G4998 sophron ■]**

СТАРЫЯ МУЖЧЫНЫ → ЦВЯРОЗЫЯ, ПАВАЖНЫЯ, УМЕРАНЫЯ + ЗДАРОВЫЯ Ў ВЕРЫ, У ЛЮБОВІ, У ЦЯРПЕННІ.

Н. ЦІТА 1:8 але гасьцінны, дабралюбны, цвярозы, праведны, багабойны, паўстрымлівы **[G1468 egkrates ■]**

ЛЮБЯЧЫ ДОБРА + ЦВЯРОЗЫ, СПРАВЕДЛІВЫ, СВЯТЫ, УМЕРАНЫ.

(Мае асабістыя думкі — гл. цэтлік пад "устрыманы" тут, G1468: egkrates, чалавек, моцны ўнутры, самы карань слова egkrateia. Пасвітар, які стаіць перад чарадой, павінен быць чалавекам, які кіруе сабой; і старэйшыя мужы таксама — цвярозыя, сур'ёзныя, устрыманыя. Гэты шлях — для кожнага ўзросту, і ён не заканчваецца з маладосцю.)

І. БЫЦЦЁ 4:7 Ці ж ты не ўзьнімаеш [аблічча], калі робіш добра, а калі ня робіш добра, грэх ляжыць пры дзвьярах, да цябе памкненьне ягонае, але ты павінен панаваць над ім».

[H4910 mashal ■]

ГРЭХ ЛЯЖЫЦЬ ПРЫ ДЗВЬЯРАХ + ДА ЦЯБЕ ПАМКНЕНЬНЕ ЯГОНАЕ → АЛЕ ТЫ ПАВІНЕН ПАНАВАЦЬ НАД ІМ.

Ј. ПРЫПОВЕСЫЦІ 16:32 Лепш павольны на гнеў, чым магутны, і той, які пануе над духам сваім, чым заваёўнік гораду. **[H4910 mashal ■]**

ПАВОЛЬНЫ НА ГНЕВ = ЛЕПШЫ ЗА МАГУТНАГА + ХТО ПАНУЕ ДУХАМ СВАІМ, ЛЕПШЫ ЗА ТАГО, ХТО БЯРЭ ГОРАД.

(Мае асабістыя думкі — пастаўлю разам два словы пра ўладаранне. Каіну было сказана пра грэх: ты будзеш ПАНАВАЦЬ над ім — машал (H4910, панаваць) — першы загад пра стрыманасць ва ўсёй кнізе, сказаны каля дзвярэй, дзе чакала жаданне. І прытча вянчае тое ж самае слова: той, хто пануе над сваім духам, ЛЕПШЫ за таго, хто бярэ горад. Свет лічыць магутным таго, хто бярэ горад; Бог жа лічыць мацнейшым таго, хто пануе над сваім духам.)

К. ПРЫПОВЕСЫЦІ 25:16 [Як] знайшоў мёд, еш, колькі трэба табе, каб ты не пераеў і не званітаваў. **[H1767 day ■]**

ЗНАЙШОЎ ТЫ МЁД? → ЕШ, КОЛЬКІ ТАБЕ ДАСТАТКОВА.

І. ЯКУБА 1:19 Так што, браты мае ўлюбёныя, усякі чалавек няхай будзе хуткі, каб слухаць, павольны, каб гаварыць, павольны на гнеў **[G1021 bradus ■]**

ХУТКІ, КАБ СЛУХАЦЬ + ПАВОЛЬНЫ, КАБ ГАВАРЫЦЬ + ПАВОЛЬНЫ НА ГНЕЎ.

(Мае асабістыя думкі — штодзённае хаджэнне ва ўстрыманні праходзіць пераважна праз невялікую браму: вусны — і гэтая брама дзейнічае ў два бакі. Ежа ўваходзіць: нават з мёдам, добрай і салодкай рэччу, слова кажа, есці толькі столькі, колькі ДАСТАТКОВА — day (H1767, sufficient), досыць. Словы выходзяць: будзь хуткі пачуць, ПАВОЛЬНЫ гаварыць, паволены на гнеў. Кіруй брамай, і ты будзеш кіраваць большай часткай хаджэння. Хадзі так, і ты гатовы бегчы.)

ІІІ. БЕГ У СПАБОРНИЦТВЕ — АДДАВАЙ ГЭТА, ЯК САЛДАТ У АРМІІ БОГА

(Мае асабістыя думкі — цяпер хада ператвараецца ў бег, а бег — у вайну. Заўважце схаваную рэч у адным месцы: я таму так БЯГУ, кажа Павел, і ў тым самым дыханні, так я БАРЮСЯ — бягун і воін — адна асоба. І гляньце, куды прыпадаюць яго ўдары: не на інішага чалавека — я ўтрымліваю сваё цела ПАД ЛАДАМ, hiporiazō (G5299, to keep under), што Strong's перакладае як біць нізу вока. Першы вораг стрыманага чалавека — гэта яго ўласная плочь; і накорлівая аддача гэтай плоці Богу — гэта ўвесь абавязак воіна.)

А. 1 КАРЫНЬЦЯНАЎ 9:24 Ці вы ня ведаеце, што тыя, якія бягуць на стадыёне, бягуць усе, але адзін атрымлівае ўзнагароду? Дык бяжыце, каб атрымаць. **[G5143 trecho ■] [G4712 stadion ■]**
ХТО БЯЖЫЦЬ НА СПАБОРНИЦТВЕ, БЯГУЦЬ УСЕ + ТАК БЯЖЫЦЕ, КАБ АТРЫМАЦЬ.

В. 1 КАРЫНЬЦЯНАЎ 9:25 А кожны, хто змагаецца, устрымліваецца ад усяго: тыя — каб атрымаць вянок зьнішчальны, а мы — незьнішчальны. **[G1467 egkrateuomai ■] [G75 agonizomai ■]**
КОЖНЫ, ХТО ЗМАГАЕЦА, УСТРЫМЛІВАЕЦА АД УСЯГО → МЫ — НЕЗЬНІШЧАЛЬНЫ ВЯНОК.

С. 1 КАРЫНЬЦЯНАЎ 9:26 Дык я бягу, не як на няпэўнае, змагаюся, не як паветра б'ючы **[G4438 pukteuo ■]**

ДЫК Я БЯГУ, НЕ ЯК НА НЯПЭЎНАЕ + ЗМАГАЮСЯ, НЕ ЯК ПАВЕТРА Б'ЮЧЫ.

Д. 1 КАРЫНЬЦЯНАЎ 9:27 але я вымучваю і няволю цела маё, каб, абвяшчаючы другім, самому ня стацца нявартым. **[G1396 doulagogeo ■] [G5299 hupopiazō ■]**

Я ТРЫМАЮ ПАД ТЫМ СВАЁ ЦЕЛА + ПАКАРАЮ ЯГО.

(Мае асабістыя думкі — прыводжу ў паслушэнства гэта doulagogeo (G1396), весці як слугу. Цела — добры слуга і дрэнны гаспадар; бягун прымушае яго служыць. І звярніце ўвагу, ЧАМУ: каб, прапаведаваўшы іншым, самому не быць адкінутым. Бег губляецца нідзе так хутка, як у нястрымным цэле самога чалавека.)

Е. 2 ЦІМАФЕЯ 2:3 Дык перанось злыбеды, як добры жаўнер Ісуса Хрыста. **[G4757 stratiotes ■]**

ЦЯРПІ ЦЯРПЛІВА ЦЯЖКАСЦІ = ЯК ДОБРЫ ВОІН ІСУСА ХРЫСТА.

Г. 2 ЦІМАФЕЯ 2:4 Ніхто з тых, хто змагаецца, ня звязвае сябе справамі жыццёвымі, каб падабацца таму, хто яго ўзяў у войска. **[G1707 empleko ■]**

НІВОДЗІН ВОІН НЕ ЗАПЛЯТАЕЦЦА У СПРАВЫ ЖЫЦЦЯ ГЭТАГА → ДАБЫ ЎГОДЗІЦЬ ТАМУ, ХТО ЯГО ВЫБРАЎ У ВОІНЫ.

Г. 2 ЦІМАФЕЯ 2:5 І калі хто спаборнічае, не атрымае вянка, калі будзе спаборнічаць незаконна. **[G118 athleo ■]**

КАЛІ ХТО СПАБОРНІЧАЕ → ЁН НЕ АТРЫМАЕ ВЯНКА, КАЛІ БУДЗЕ СПАБОРНІЧАЦЬ НЕЗАКОННА.

(Мае асабістыя думкі — "падвяргаецца" гэта athleo (G118), змагацца, як на спаборніцтвах; і вянок залежыць ад аднаго слова: ЗАКОННА. Воін не ідзе, заплятаючыся; удзельнік спаборніцтваў не збіваецца з шляху. Устрыманасць — гэта трыманне ўсяго шляху пад кантролем — усё ў парадку, каб вянок не быў страчаны ў бегу.)

Н. 2 ЦІМАФЕЯ 2:22 Ад юнацкіх пажаданьняў уцякай, а імкніся да праведнасьці, веры, любові, супакою з тымі, хто прызывае Госпада ад чыстага сэрца. **[G1939 epithumia ■]**

АД ЮНАЦКІХ ПАЖАДАНЬНЯЎ УЦЯКАЙ + А ІМКНІСЯ ДА ПРАВЕДНАСЦІ, ВЕРЫ, ЛЮБОВІ, СУПАКОЮ З ТЫМІ.

І. 1 ПЯТРА 2:11 Улюбёныя, прашу вас, як прыхадняў і вандроўнікаў, высьцерагайцеся цялесных пажаданьняў, якія змагаюцца супраць душы **[G4754 strateuomai ■] [G567 apechomai ■]**

ЯК ЧУЖАНЫЦЫ І ПРЫШЭЛЬЦЫ → УХІЛЯЙЦЕСЯ АД ПЛЫЦКІХ ПАХАЦІНАСЦЕЙ, ЯКІЯ ВАЮЮЦЬ ПРОЦІ ДУШЫ.

Ј. РЫМЛЯНАЎ 6:13 І не аддавайце грэху члены вашыя як зброю няправеднасьці, але аддайце сябе Богу як ажыўшых з мёртвых, і члены вашыя [аддайце] Богу як зброю праведнасьці.

[G3696 hoplon ■] [G3936 paristemi ■]

АДДАЙЦЕ САМІХ СЯБЕ БОГУ + ЧЛЕНЫ ВАШЫ ЯК ЗБРОЮ ПРАВЕДНАСЦІ БОГУ.

К. 2 КАРЫНЬЦЯНАЎ 10:4 бо зброя змаганьня нашага не цялесная, але магутная ад Бога на руйнаваньне цьвярдзіняў. **[G3696 hoplon ■]**

БО ЗБРОЯ ЗМАГАНЬНЯ НАШАГА НЕ ЦЯЛЕСНАЯ → АЛЕ МАГУТНАЯ АД БОГА НА РУЙНАВАНЬНЕ ЦЬВЯРДЗІНЯЎ.

Л. 2 КАРЫНЬЦЯНАЎ 10:5 [Мы змагаемся,] руйнуючы думкі і ўсякае ўзьявічваньне, якія ўздымаюцца супраць веданьня Бога, і беручы ў палон усякую думку на паслухмянасьць Хрысту **[G163 aichmalotizo ■]**

АДКІДАЮЧЫ ВЫМЫСЛЫ + ПАЛОНЯЧЫ КОЖНУЮ ДУМКУ Ў ПАКОРУ ХРЫСТУ.

(Мае асабістыя думкі — звярніце ўвагу на тэгі: прылады праведнасьці ў Рымлянах і зброя нашай вайны ў Карыньянах — гэта АДНО грэчаскае слова — G3696 у абодвух выпадках, hoplon, зброя, узбраенне. Аддай свае целасныя часткі Богу, і твае целасныя часткі СТАНОВЯЦЦА Яго зброяй. І вайна вядзецца спачатку ўнутры: довады руйнуюцца, і КОЖНАЯ ДУМКА палоніцца — стрыманы чалавек бярэ ў палон свае ўласныя думкі яшчэ да таго, як сустрэне знешняга ворага.)

М. ПРЫПОВЕСЬЦІ 25:28 Як горад зруйнаваны і без муроў, так чалавек, які не валодае духам сваім. **[H4623 matsar ■]**

ЯК ГОРАД ЗРУЙНАВАНЫ І БЕЗ МУРОЎ = ТАК ЧАЛАВЕК, ЯКІ НЕ ВАЛОДАЕ ДУХАМ СВАІМ.

(Мае асабістыя думкі — і вось перасцярога воіна: чалавек без стрымання прыпадобнены не да паваленага воіна, а да паваленага ГОРАДА — разбуранага і без сцен. Ніякаму ворагу не трэба захопліваць яго; ён ужо адкрыты. Ахоўвай свае сцены і будзь напaгaтoвe.)

Н. ГЕБРАЯЎ 12:1 Дык і мы, маючы навокал нас гэткае воблака сьведкаў, адкінуўшы ўсякі цяжар і грэх, які нас аблытвае, з цярплівасьцю будзем бегчы ў змаганьні, што ляжыць перад намі
[G73 agon ■] [G3591 ogkos ■]

АДКЛАДЗЕМ УСЯКІ ЦЯЖАР + БУДЗЕМ БЕГЧЫ З ТЭРПЛІВАСЦЮ У ПАПЯРОД ЛЕЖАЧЫМ ПОПРЫШЧЫ.

(Мае асабістыя думкі — бягун адкладае ўсякі ЦЯЖАР — ogkos (G3591, вага), груз, які нясуць. Не ўсякі цяжар з'яўляецца грахам; але ўсякі цяжар запавольвае цябе. Воін нясе не больш, чым патрабуе вайна, а бягун — не больш, чым патрабуе бег. Пакладзі гэта, і бяжы з цярпеннем; фінішная лінія перад табою.)

IV. ФІНІШНАЯ РЫСА — ТОЙ, ХТО ТВОРЫЦЬ ВОЛЮ ЯГО, І СЛОВА, ЗАСТАЕЦЦА НАВЕКІ

(Мае асабістыя думкі — кожны забег мае канец, і гэты канец не сцяна; гэта вянок. Паслухайце Паўла на фінішы: барацьба скончана, шлях пройдзены, вера захавана. І заўважце, што канец сведчыць пра стрыманасць: свет праходзіць, і яго ПОХАЦІ разам з ім — кожнае жаданне, якому служыў чалавек, праходзіць разам са светам, які яго спарадзіў — а той, хто выконвае волю Божую, застаецца наvekі. Стрыманы чалавек адпусціў тое, што праходзіць, і захаваў тое, што трывае.)

А. ФІЛІПІЯНАЎ 3:13-14 Браты, я не лічу сябе, што дасягнуў, а толькі, забываючыся пра тое, што ззаду, і імкнучыся да таго, што наперадзе [G1377 dioko ■] (14) імчу да мэты, да ўзнагароды пакліканьня Богага, якое з гары ў Хрысьце Ісусе.

ЗАБЫВАЮЧЫ ТОЕ, ШТО ЗАСТАЛОСЯ ЗЗАДУ + ПРОСЦІРАЮЧЫСЯ НАПЕРАД ДА ТАГО, ШТО ЧАКАЕ + Я ЗМАГАЮСЯ ДА МЭТЫ, ЗАРАДЫ НАГАРОДЫ.

В. 2 ЦІМАФЕЯ 4:7 Змагаўся я добрым змаганьнем, бег зьдзейсьніў, веру захаваў.

[G1408 dromos ■] [G73 agon ■]

ЗМАГАЎСЯ Я ДОБРЫМ ЗМАГАНЬНЕМ + БЕГ ЗЬДЗЕЙСЬНІЎ + ВЕРУ ЗАХАВАЎ.

С. 2 ЦІМАФЕЯ 4:8 Нарэшце, вызначаны мне вянок праведнасьці, які дасьць мне Госпад, праведны Судзьдзя, у той дзень; і ня толькі мне, але і ўсім, якія зьяўленьне Яго палюбілі.

[G4735 stephanos ■]

КАРОНА ПРАВЕДНАСЦІ + НЕ ТОЛЬКІ МНЕ, АЛЕ І ЎСІМ, ХТО ЎЗЛЮБІЎ ЯВЛЕННЕ ЯГО.

(Мае асабістыя думкі — вянок не толькі для аднаго бегуна. Не толькі мне, кажа Павел, але і УСІМ тым, хто любіць яўленне Яго. І гэта вянок, ЯКІ НЕ МОЖА ТЛЕННЕ — тыя, хто бег дзеля вяноў тленных, былі ўстрыманыя ва ўсім; наколькі ж больш тыя, хто бяжыць дзеля гэтага.)

Д. ГЕБРАЯЎ 12:2 углядаючыся на Пачынальніка і Завяршальніка веры, Ісуса, Які замест радасьці, што была перад Ім, вытрываў крыж, пагардзіўшы сорамам, і сеў праваруч пасаду Богага.

[G5278 hupomeno ■]

УГЛЯДАЮЧЫСЯ НА ІСУСА = ПАЧЫНАЛЬНІКА І ЗАВЯРШАЛЬНІКА ВЕРЫ → ВЫТРЫВАЎ КРЫЖ.

Е. ЯКУБА 1:12 Шчасьлівы чалавек, які вытрымлівае спакусу, бо, стаўшыся выпрабаваным, ён атрымае вянок жыцця, які абяцаў Госпад тым, хто любіць Яго. [G3986 peirasmos ■]

[G5278 hupomeno ■]

БЛАГАСЛОВЕННЫ ЧАЛАВЕК, ЯКІ ЦЯРПІЦЬ СПАКУСУ → ЁН АТРЫМАЕ ВЯНЕЦ ЖЫЦЦА.

Ф. МАЦЬВЕЯ 24:13 А хто вытрывае да канца, будзе збаўлены. [G5056 telos ■] [G5278 hupomeno ■]

А ХТО ВЫТРЫВАЕ ДА КАНЦА → БУДЗЕ ЗБАЎЛЕНЫ.

Г. 1 ЯНА 2:16 Бо ўсё, што ў сьвеце: пажаданьне цела, і пажаданьне вачэй, і пыха жыццёвая, — ня ёсьць ад Айца, але ад сьвету. [G1939 epithumia ■]

ПОХАЦЬ ПЛОЦІ + ПОХАЦЬ ВОЧАЎ + ГОНАР ЖЫЦЦА → НЕ АД АТЦА, АЛЕ АД СВЕТУ.

Н. 1 ЯНА 2:17 І сьвет праходзіць, і пажаданьне ягонае, а хто чыніць волю Божую, застаецца на вякі. [G3306 meno ■]

І СЬВЕТ ПРАХОДЗІЦЬ, І ПАЖАДАНЬНЕ ЯГОНАЕ → А ХТО ЧЫНІЦЬ ВОЛЮ БОЖОЮ, ЗАСТАЕЦЦА НА ВЯКІ.

(Мае асабістыя думкі — цяпер паглядзіце на пазнаку, G3306, і добра заўважце яе: слова, перакладзенае тут як ТРЫВАЕ, — гэта тое самае слова, што перакладзена як ПРАБЫВАЕ ў лазе — прабывайце ўва Мне — і тое самае слова, што перакладзена як ПРАБЫВАЕ ў словах слова Гасподня прабывае вечно. Галіна застаецца ў лазе; той,

хто творыць волю Яго, трывае вечна; і слова застаецца з імі абодвума. Тое, што абяцала пажаданне, яно не магло захаваць, бо само пажаданне праходзіць разам са светам; тое ж, што родзіць лаза, застаецца.)

I. 1 ПЯТРА 1:24 Бо ўсякае цела — як трава, і ўсякая слава чалавечая — як кветка на траве; засохла трава, і кветка яе ўпала **[G5528 chortos ■]**

БО ЎСЯКАЕ ЦЕЛА — ЯК ТРАВА + ЗАСОХЛА ТРАВА, І КВЕТКА ЯЕ ЎПАЛА.

J. 1 ПЯТРА 1:25 але слова Госпада трывае на вякі. А гэта ёсць тое слова, якое вам дабравешчана. **[G3306 meno ■]**

АЛЕ СЛОВА ГОСПАДА ТРЫВАЕ НА ВЯКІ + А ГЭТА ЁСЬЦЬ ТОЕ СЛОВА, ЯКОЕ ВАМ ДАБРАВЕШЧАНА.

K. ІСАЯ 40:8 Высыхае трава, вяне кветка, але слова Бога нашага трывае на вякі. **[H1697 dabar ■]**

ВЫСЫХАЕ ТРАВА, ВЯНЕ КВЕТКА + АЛЕ СЛОВА БОГА НАШАГА ТРЫВАЕ НА ВЯКІ.

(Мае асабістыя думкі — пастаўце Пятра побач з Ісаіем, і пачуйце адзін голас: трава засыхае, кветка вяне, і ўся плоць — з усімі яе прагненнямі — гэта тая трава; але слова нашага Бога будзе стаяць вечна. Плоць, служыць якой устрымлівы чалавек адмовіўся, засыхала якраз тады, калі яна крычала, патрабуючы служэння. Слова, па якім ён хадзіў, усё яшчэ стаіць, калі травы ўжо няма.)

ВУСТЫ ДВУХ

1 ТЭСАЛОНЦАЎ 5:6 Дык ня будзем спаць, як іншыя, але чуйма і будзьма пільнымі

[G3525 nepho ■] [G1127 gregoreo ■]

ДЫК НЯ БУДЗЕМ СПАЎ, ЯК ІНШЫЯ → АЛЕ ЧУВАЙМА І БУДЗЬМА ПІЛЬНЫМІ.

1 ПЯТРА 5:8 Будзьце цвярозымі, чуйце, бо супраціўнік ваш, д'ябал, як леў рыклівы, ходзіць, шукаючы, каго праглынуць. **[G1127 gregoreo ■] [G3525 nepho ■]**

БУДЗЬЦЕ ЦВЯРОЗЫЯ, БОДРСТВУЙЦЕ → СУПРАЦІВНІК ВАШ ДЗЯЎБАЛ ХОДЗІЦЬ, ШУКАЮЧЫ, КАГО ПАГЛЫНУЎ.

1 ПЯТРА 1:13 Дзеля гэтага, падперазаўшы паясьніцы розуму вашага і будучы цвярозымі, да канца спадзявайцеся на ласку, якая прыносіцца вам у адкрыцці Ісуса Хрыста. **[G3525 nepho ■]**

[G328 anazonnumi ■]

ПЕРАПАШЫЦЕ ПАПЯРЭК СЦЁГНАЎ РАЗУМУ ВАШАГА + БУДЗЬЦЕ ЦВЯРОЗЫЯ + СПАДЗЯВАЙЦЕСЯ ДА КАНЦА.

2 КАРЫНЬЦЯНАЎ 13:1 Ужо ў трэці раз я іду да вас. Пры вуснах двух сьведкаў або трох будзе стаяць кожнае слова. **[G3144 martus ■]**

ПРЫ ВУСНАХ ДВУХ СЬВЕДКАЎ АБО ТРОХ БУДЗЕ СТАЯЦЬ КОЖНАЕ СЛОВА.

(Мае асабістыя думкі — пачуй двух прамойцаў і заўваж лютэрка ў тэгах: Павел кажа, будзем ЧУВАЎ і быць ЦВЯРОЗЫМІ — gregoreo, nepho; Пётр кажа, будзьце ЦВЯРОЗЫМІ, будзьце ПІЛЬНЫМІ — nepho, gregoreo. Тыя ж два словы, адзін прамойца адказвае другому, перавернутыя, як твар, які адказвае твару. І Пётр змяшчае цвярозасць на фінішнай рысе: будзьце цвярозымі і спадзявайцеся ДА КАНЦА. Пры сведчанні двух сведак справа вырашана: устрыманы чалавек — гэта чалавек, які чувае, цвярозы аж да прышэсця свайго Госпада.)

ЦЕНЬ І ВЫКАНАННЕ

Shadow ДАНИІЛ 1:8 І пастанавіў Дانیіл у сэрцы сваім, што ён ня будзе апаганьвацца ежаю валадара і віном, якое той піў; і ён прасіў начальніка з'янухаў, каб яму не апаганіцца.

[H7760 suwm ■]

ДАНИІЛ НАМЕРЫЎСЯ У СЭРЦЫ СВАІМ → ЁН НЕ ЗАПЛЯМІЦЬ СЯБЕ ЦАРСКАЮ ЕЖАЙ, НІ ВІНОМ.

Fulfillment МАЦЬВЕЯ 4:4 Ён жа, адказваючы, сказаў яму: «Напісана: “Ня хлебам адным будзе жыць чалавек, але ўсякім словам, што выходзіць з вуснаў Божых”». **[G4487 rhema ■]**

НЕ ХЛЕБАМ АДНЫМ БУДЗЕ ЖЫЦЬ ЧАЛАВЕК → АЛЕ КОЖНЫМ СЛОВАМ, ЯКОЕ ВЫХОДЗІЦЬ З ВУСТ БОЖЫХ.

Fulfillment ГАЛІЯТАЎ 5:24 А тыя, якія Хрыстовыя, укрыжавалі цела з пакутамі і пажаданьнямі. **[G4717 stauroo ■]**

А ТЫЯ, ЯКІЯ ХРЫСТОВЫЯ, УКРЫЖАВАЛІ ЦЕЛА З ПАКУТАМІ І ПАЖАДАНЫЯМІ.

(Мае асабістыя думкі — цень гэта дзіця ў доме чужаземнага цара. Даніэль ПАСТАВІЎ у сэрцы сваім — suwt (H7760), паставіць: ён паставіў гэта на сэрца сваё раней, чым ежа была паднесена перад ім, — і ён не стаў бы апаганьваць сябе царскай долею. Рэальнасць — гэта Сын у пустыні, згаладнелы, калі спакушальнік кажа яму загадаць хлеб у з'явіцца; і ён адказаў не голадам сваім, а словам: Напісана. Цень адмовіўся ад царскага стала рашэннем сэрца; рэальнасць перамагла кожным словам, што выходзіць з вуснаў Божых; і тыя, хто належыць яму, укрыжавалі плоць з яе страсцямі і пажаданнямі — яго перамога стала іхнім шляхам.)

ЗАКАНЧЭННЕ

1 КАРЫНЬЦЯНАЎ 10:13 Вас наведала спакуса ня іншая, як чалавечая. Але верны Бог, Які не пакіне вас быць спакушанымі больш, чым вы можаце [вытрымаць], але са спакусай зробіць і выхад, каб вы маглі яе перанесці. **[G1545 ekbasis ■]**

БОГ ВЕРНЫ → З ІСКУШЭННЕМ ТАКСАМА ДАСЦЬ ВЫХАД, КАБ ВЫ МАГЛІ ЗНЕСЦІ ЯГО.

1 ТЭСАЛОНЦАЎ 5:23-24 Сам жа Бог супакою няхай асвятціць вас у-ва ўсёй поўні, і ўвесь ваш дух, і душа, і цела няхай захаваюцца без заганы ў прыйсьце Госпада нашага Ісуса Хрыста.

[G5083 tereo ■] [G3651 holoteles ■] (24) Верны Той, Які вас паклікаў; Ён і зробіць [гэта].

САМ ЖА БОГ МІРУ НЯХАЙ АСВЯЦІЦЬ ВАС ЦАЛКАМ + ДУХ, І ДУША, І ЦЕЛА НЯХАЙ ЗАХАВАЮЦЦА БЕЗ ЗАГАНЫ → ВЕРНЫ ТОЙ, ХТО КЛІЧА ВАС, ЯКІ І ЗРОБІЦЬ ГЭТА.

(Мае асабістыя думкі — цяпер збяру ўвесь шлях дадому. Спачатку паўзанне: устрыманасць ёсць плод, знойдзены на лазе, прыцягнуты як малако са слова — шукай яго як срэбра. Потым хада: хадзіце ў Духу, і пажаданне не будзе выканана; кіруй сваім духам; аберагай браму сваіх вуснаў; еш толькі тое, чаго дастаткова. Потым бег і вайна: устрыманы ва ўсім; цела трымаецца пад уладай; часткі цела аддадзены як зброя праведнасці; кожная думка ўзятая ў палон. Потым фінішная рыса: свет праходзіць, і пажаданні яго з ім, а той, хто творыць волю Яго, застаецца на векі, і вянок не можа сатлець. І захаванне не толькі тваё: Бог ВЕРНЫ — з спакусай дасць і выйсце, каб магчы перанесці; і сам жа Бог міру няхай асвятціць вас ЦЯЛКОМ — глядзі метку, G3651: Стронг кажа цэлы да канца — і дух, і душа, і ЦЕЛА хай захаваюцца без заганы аж да прышэсця Госпада нашага Ісуса Хрыста. Верны Той, Хто заклікае вас, Які і ЗРОБІЦЬ гэта. Ідзі далей.)

ПРАКТЫЧНЫ ТЭСТ

1. Галатаў 5:22-23 — Плод жа Духа — любоў, радасць, супакой, доўгацярплівасць, ласкавасць, добрасць, вера, ціхасць, стрыманасць. Супраць гэтакіх няма:

- а) няма асуджэння
- б) ніякай заповедзі
- с) няма закону

2. 1-е да Карынціянаў 9:25 — А кожны, хто змагаецца, устрымліваецца ад усяго:

- а) у гэтым забегу
- у ва ўсім
- с) у гэтым цяперашнім свеце

3. Прыпаветы 16:32 — Лепш павольны на гнеў, чым магутны, і той, які пануе над духам сваім, чым:

- а) той, які заваёўвае горад
- б) магутныя
- с) горад, разбураны, без сцен

4. 1-е Пятра 5:8 — Будзьце цывярозымі, чуйце, бо супраціўнік ваш, д'ябал, як леў рыклівы:

- а) заблытваецца ў справах гэтага жыцця
- б) ваюе супраць душы
- с) ходзіць, шукаючы, каго праглынуць

5. Данііл 1:8 — Данііл паставіў у сэрцы сваім, што ён ня будзе апаганьвацца:

- а) ежаю валадара і віном

б) пажада вачэй і ганарлівасць жыцця
Справамі жыццёвымі

6. 1-е Іоана 2:17 — І сьвет праходзіць, і пажаданьне ягонае: а хто чыніць волю Божую:

- а) атрымае вянок жыцця
- абудзе на вякі
- с) будзе выратаваны

7. 1 Карынціянам 9:27 — але я вымучваю і няволю цела маё, каб:

- а) прадастаўце яго як прыладу праведнасці
- б) адкінуць усякі цяжар
- с) уціхамірыць яго

КЛЮЧ ДА АДКАЗАЎ: 1-с, 2-б, 3-а, 4-с, 5-а, 6-б, 7-с

ЯК РАЗВІВАЕЦЦА ГЭТАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ

ЯК ЦЕНЬ ПРЫНОСІЦЬ СВЯТЛО: ДЗІЦЦА ЁЎ ДОМЕ ЦАРА ПАКЛАЎ САБЕ НА СЭРЦА І НЕ ХАЦЕЎ АПАГАНЬВАЦЬ СЯБЕ ЦАРСКАЙ ЕЖАЮ, АНІ ВІНОМ (ДАНИІЛ 1:8) — ПАСТАЎ ЯГО ПОБАЧ З НАЗАРЭЕМ, ЯКІ ЎЗНОСІЦЦА АД ВІНА І СІКЕРЫ (ЛІКІ 6:2-3), І ПОБАЧ З НЕ УПІВАЙЦЕСЯ ВІНОМ... АЛЕ СПАЎНЯЙЦЕСЯ ДУХАМ (ЭФЕСЯНАМ 5:18), ГАТОВАЕ ДЛЯ СВАЙГО ЎЛАСНАГА ВЫВУЧЭННЯ.

ЯК НОВЫ ЗАПАВЕТ ТЛУМАЧЫЦЬ ГЭТА: КАІНУ БЫЛО СКАЗАНА, ГРЭХ ЛЯЖЫЦЬ КАЛЯ ДЗВЯРЭЙ... ТЫ БУДЗЕШ ВАЛАДАРЫЦЬ НАД ІМ (БЫЦЦЁ 4:7); НАМ ЖА СКАЗАНА, ГРЭХ НЕ БУДЗЕ ВАЛАДАРЫЦЬ НАД ВАМІ: БО ВЫ НЕ ПАД ЗАКОНАМ, А ПАД МІЛАЦЮ (РЫМЛЯНАМ 6:14) — ТОЕ, ШТО БЫЛО ЗАПАВЕДАНА КАЛЯ ДЗВЯРЭЙ, ЦЯПЕР ЗДЗЯЙСНЯЕЦЦА ПРАЗ МІЛАТУ.

→ ЯК ВАЖНЫЯ СЛОВЫ: ПІЛЬНУЙЦЕ І БУДЗЬЦЕ ЦВЯРОЗЫЯ (1 ФЕСАЛАНІКІЙЦАМ 5:6) І БУДЗЬЦЕ ЦВЯРОЗЫЯ, БУДЗЬЦЕ ПІЛЬНЫЯ (1 ПЯТРА 5:8) СТАЯЦЬ НА АДНЫХ І ТЫХ САМЫХ ДВУХ ГРЭЧАСКІХ СЛОВАХ (G1127, G3525), АДНЫ ВУСНЫ АДКАЗВАЮЦЬ ДРУГІМ; А ПРЫЛАДЫ З РЫМЛЯНАЎ 6:13 І ЗБРОЯ З 2 КАРЫНФЯНАЎ 10:4 — ГЭТА АДНО СЛОВА (G3696) — ПРАДАДЗЕННЫЯ ЧЭЛЕСЫ ЁСЦЬ УЗБРАЕННЕ.

→ ЯК ГЭТА ДАСЯГАЕ ВЕЧНАСЦІ: ЯНЫ РОБЯЦЬ ГЭТА, КАБ АТРЫМАЦЬ ТЛЕННЫ ВЕНЕЦ; А МЫ — НЯТЛЕННЫ (1 КАРЫНФЯНАМ 9:25) — І СВЕТА ПРАХОДЗІЦЬ, І ПАЖАДЛІВАСЦЬ ЯГО; А ТОЙ, ХТО ВЫКОНВАЕ ВОЛЮ БОЖУЮ, ЗАСТАЕЦЦА ВЕЧНА (1 ІАНА 2:17).

→ ПАБОЧНАЯ СЦЕЖКА: КАБ КОЖНЫ З ВАС УМЕЎ ЗАХОЎВАЦЬ СВОЙ САСУД У СВЯТАСЦІ І ГОНАРЫ (1 ФЕСАЛАНІКІЙЦАЎ 4:4) ВЯДЗЕ ДА САСУДА ДЛЯ ГОНАРУ, АСВЯЧОНАГА І ПРЫГОДНАГА ДЛЯ КАРЫСТАННЯ ГАСПАДАРУ (2 ЦІМАФЕЮ 2:21) — ДАСЛЕ ДУЙЦЕ ГЭТА.

МАГЧЫМАЕ АДКРЫЦЦЁ: СЛОВА, ПЕРАКЛАДЗЕНАЕ ЯК "ЗАСТАВАЦЦА" ЁЎ ЛАЗЕ (АД ІОАНА 15:4, G3306), — ТОЕ САМАЕ СЛОВА, ПЕРАКЛАДЗЕНАЕ ЯК "ЗАСТАЕЦЦА ВЕЧНА" (1-Е ІОАНА 2:17) І "ТРЫВАЕ ВЕЧНА" (1-Е ПЯТРА 1:25) — УСТРЫМАНАСЦЬ ЁСЦЬ ПЛОД, ПЛОД РАСЦЕ НА ГАЛІНЕ, ЯКАЯ ЗАСТАЕЦЦА, І ГАЛІНА, ШТО ЗАСТАЕЦЦА, ЗАСТАЕЦЦА СА СЛОВАМ, НАВЕЧНА.

SOURCES & CREDITS

Scripture: Belarusian Bible (CC BY-NC 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0);

Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).